


УВЕСЬ СЪВЕТ ГАНЬБІЦЬ СУДЗДЗЯУ БЕЛАРУСКАЕ ГРАМАДЫ.

Шырокія масы Нямеччыны, Аргентыны, Францыі і Чэхаславакіі востра пратэстуюць проці гвалтаў пілсудчыны над беларускім народам.

ПРАТЭСТ ЧЭХАСЛАВАЦКІХ ІНТЭЛІГЕНТАЎ.*)

Вялікі рух усіх прыгнечаных нацый супроты ўцікі народу, рух, які вылупаўся ў часе сусветных вайны, таксама як і давіз вольнага візанаўчыні народамі іх уласнага месу, абвешчаны і прызначаны ў ванце гатое вайны ўсім дзяржавам, якіх узмечанікамі, у баскіонскіх мерах узмечані настрых усіх прыгнечаных нацый і большую самаупіненасць у барыльбе за сваю національнасць ісцяланіне. Гэтага было асабліва ў Аўстріі, Венгрыі і Расселі, да найбліжшы было гэтых звязаніх вайны. У вінікі гэтага атрымала воду большая частка гэтых народоў. На буды палітыка вялікіх дзяржаў не давалася асаблівіць усе чистыя наці ў гэтых імп.

PROCES 490



DE LA GHROMADE BIELORUSSIE À VILNA

Matières authentiques des motifs de l'origine du procès. Avec préface du Dr. Z. Neyedly, professeur de l'Université Charles de Prague.

PRAGUE 1928

У Празе выпушчана кніга на французскай мове, прысьвечаная працэсу Грамады. Падаем здымак вонкайдні гэтага кнігі, на якой вызначаны межы Заходній Беларусі і Заходній Украіны.

Наибольш трагічным быў і пачатак застасці лёс беларускіх нацый. Гэты народ на ведомі знаны, але адданы сваім ідэям і вытрыманы — працягнуўся ў національных сэнсах ўжо ў 19-м стагодзьдзі, таксама як і іншыя славянскія народы. Але дотоў час яму было як дасліднікі матчынаў вольнага національнага разрывіння. Весь чаму ён з вілікім захапленнем аддаўся выважанчым руху ў першыя сусветные вайны. Але гэты народ быў барабарскім чынам бараборудыен раскідзікамі дагарам. Пераможская Польшча

* Пераклад з французскай мовы.

Прысуд і мы.

Ітак — суд скончыўся. Суд панскіх Польшчы — над мужычнай Грамадой. Іх траба было чакаць, ні літасці, ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

209 год катарагі!

Весь то, што застасці сёньня ад усіх ранейшых літаратурных пішыціх слоў і мар, уратыстых ачайчаніц, стыгічных вясхавініц. Весь тое — реальнае, чам падараўнае нас усіх, беларускіх работнікі, так і польскіх демакратыя на восьмі годзе свайго незадзялнага ісцяланіні.

209 год катарагі беларусам, які ўсё свае думы, усе душу, ўсё жыццё падлажыў на служанье вялікай ідэі вызваленія народу, — таго народу, які праз сёньнічнікі начыніае ліхі сацыялістычны, національны, культурны народ.

209 год.

Калі-б кожнаму з нас, хто працуе на іше беларускага адраджэння, прыпадаў прасіць на аднаму году ў польскай катаражнай турме, — мы б скончылі сваю настуць толькі ў 2137 годзе. Калі-б нашы башкілы, дзядам і предедам прыпала пакутаваць за сваю ідэю гэткім-жы чынам у мінулым, які началі-б не ў 1719 годзе, за 50 год да падзеду Польшчы.

Гэткія неслыханыя арыфметыка, што атрымліваецца ў вініку суду над Грамадой. Але ці-ж гэта дзіві? Ці не садзеву ўже беларускі народ, — мужычы і высокія прынцыпы свайі культуры? — Агдымі буржуза, — він жыцце самі

стоткі гадоў? Сядзей, — і нават значнае рапей за 1719 г. Калі-б суму цярпенніку сялянскіх і работніцкіх масай Беларусі, якіх іншы перанеслы ў мінулым і пераносяць сёльня, злыць у адную хвялю, — якіх перахаліснула працяг у сучаснай польскай дзяржаві і ў момант затрапіла ўсё панства. Накуль гэтага якіх не было, — але гэта будзе.

Ітак — суд скончыўся.

Суд панскіх Польшчы — над мужычнай Грамадой.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,

ні зразуміць, ні прыстай чалавечкі

спрэцідзіўскіх іншыні суд на выканаўцаў, і нашыні братом на Захадзе вынаўнічай катаракі прысуд.

Іх траба было чакаць, ні літасці,</

Працэ шахцінскіх контр-рэвалюцыянэрдай.

4-ты дзень суда.

Далейши допыт абві-
навачанага Беразоў-
скага.

МАСКВА, 22-е. На ранішнім пасяджэн-
ні шахцінскага працэу 22-е мая на смы-
неніе дадылі абвінавачанага Беразоўскага.

На запітанні шарагу абраонца Беразоўскі звязаў, што ён ведаў аб харкав-
скай арганізацыі, але неспасрадаў да чы-
ненія яго не меў. На ведаў і склалу-

гетага панту, яго мэтаду. З складу маскоўскага цэнтра Беразоўскага, ведаў яго

слыў, ведаў толькі Імантава. Ён мірку-
ваў, калі бы яго склалу, што членам маскоўскага панту выйглодзе, таксама і ю-
дэйшчынам.

Далейшыя запітанні шарагу абраонца ап-
адылі ў магістральную арганізацыю юдэй-
шчын, які ў часі ўладкініцы супол-
ніцтва. Закраноў яны і юдэйскую

прапаганду, да паштальонікі Скачан-
скага, спрабуючы вязаць, у чым канкret-
тывы выйглодзе шкодніцкай працы абвінава-
чанага ў ўгасіці капель.

Працэ арганізацыі на капельні Скачан-
скага, — гаворыць Беразоўскі, — на была ў

шахцінскім сенсе гота склона юдэйскім

прапагандам, арганізацыя атрымала толькі

праходу капельні і на месцы і ў цэнтры.

Але тэх таскама ўпішыла вілаку юдэйскай

шахцінскай камінаватойной прымасовасці.

Ці адваровілася першынка ў праходе капельні Скачанскага дыркаваны 8-з зе-
мля? Беразоўскі лічыць, што адваровіла.

**Голос съведак аб асо-
бі Беразоўскага.**

Першыя апітаванні рабочыя капельні Кастрычнікава Революцыі (ранейшай Пет-
рапад'ёўскай) Дароўскі.

Дароўскі ведаў Беразоўскага ў 1913 г.
І працэу, — гаворыць Дароўскі, — разам з

Беразоўскім. І магу сказаць, што Беразоў-
скі ўдзельнік і на вісінадзеловіні ўдзель-
нікі, але міркуючы заснавальнікі юдэй-
скай арганізацыі настэр. Пасля яго

важку рабочыя разваліліся і выгнали Бе-
разоўскага ў капельні.

Съведка Сандрык пачынівала працэу

шахцінскай панініцы съведкі ўдзель-
нікі апаршылі ўніверсітэт. Беразоўскага да пав-
ловінных аўтрыштвараў. У 1921 г. Беразоўскі

да павловіні ў Новачаркаскім афіціру

шахцінскай панініцы атрымала толькі

праходу рабочыя. Беразоўскі выгнаў, што

капельнікі ў гаречкі дзякі.

Съведка Чубатаў ведаў Беразоўскага

РАСПРАВА ПІЛСУДЧЫНЫ З ПРАДСТАУНІКАМІ РАБОЧАЕ КЛЯСІ.

**СОЙМ ВЫДАУ СУДУ ДЭПУТАТА-КАМУНІСТА
БАЧЫНСКАГА.**

ВАРШАВА, 22-5. На сёньешнім пасяджэнні сой-
му была ўхвалена пастанова аб выдачы камуністычнага дэпутата

Бачынскага суду. За выдачу Бачынскага галасаваў 161 дэпутат,
протыкі.

Суд вымагаў выдачы Бачынскага на падставе прыналежнас-
ці яго да партыі, якія «імкніца сасаўца існууючыя лад», які да-
кампартыі. Бачынскому інклюзінцу то, што ў часе 10-цігадо-
вага юбілея СССР быў атрымалі орден Чырвонага Сцяга для пера-
дачы дэпутату Ланцукаму, які знаходзіцца ў астроце, а таксама,

што пасль прыезды з СССР Бачынскі разыжджана па Дамбровскім
районе і выступаў з данладамі аб сваім падарожжы ў СССР.

РЭПРЕСІІ ПРОЦІ ГУРТКОЙ Т-ВА
БЕЛ. ШКОЛЫ.

Стараста Вілейскага павету зачынілі гурткі Т-ва Беларускай

Школы ў в. в. Порках, Калевічах,

Асіновічах і Жолках Вілейскага

пав. Гурткі зачынены ўніверсітат

прычыні розных пракальных неда-
кладнасціяў у дзеянасці гурт-
кі.

**АРЫШТЫ Ў КЕЛЬЦАХ, САСНАЎЦУ
І БЕНДЗІНЕ.**

Паліція ўнічыла гэтымі дні-
мі ўсе шэраг рэзіў на абшы-
ры Келецкага ваяводства ў камуністычнай
гэліті; у выніку гэтых рэзіў
арыштавана шэраг асоб у Кель-
цах, Ендрэжэве, Слаўкае, Бен-
дзіне і Саснаўцы.

Усяго арыштавана 23 асобы.

БУНТ ВЯЗНЯЎ У РОУЙНЫМ.

17 мая г. г., у ровенскім астроце вибух
быў вязнамі ў колючкай № 130. Вяз-
ні, які быў на звароце, выбіў дэвера ў на-
мазах і выбегаў на налайд, вынікаючы
на дароге ўсё. Бунт замочыўся толькі
тады, калі прыбыло войска. Інспектар тур-
мы паранен. Шкоды ў вынішчаным камо-
разе вельмі значны.

АПРАУДАНЬНЕ БІСПІНГА.

Апрауданьні ў Горадні апраудаў або-

шароўкі Біспінга, абвінавачаны ў за-
боботе беларускіх сялян і пададле або-

шароўкі, але неспасрадаў да чыненія то,

што ў крэтычным часе ўтрымала сялян-
скіх москі ў паслушенстве, на было мажли-
вым.

НОВАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЧАСОПІСЬ.

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

радикальная група віленскіх беларус-

прачынка выдаў на сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114) паведамляе, што

адпаведна пададле або-шароўкі

загады, якія ўзялілі ў сялянініе

«Дзенік Віа» (№ 114

